

ВЯНОЧАК ДА БОЖАЙ МІЛАСЭРНАСЦІ

Вяночак да Божай Міласэрнасці Пан Езус прадыктаваў святой Фаустыне ў Вільні 13–14 верасня 1935 года як малітву для суцішвання Божага гневу і перапрашэння за грахі нашыя і ўсяго свету.

«Праз гэты Вяночак ты выпрасіш усё, калі тое, аб чым просіш, будзе згодна з Маёю воляю» («Дзённік», 1731).

«Калі пры наміраючым чытаюць гэты Вяночак, суцішыцца Божы гнеў, і бязмежная міласэрнасць агорне душу» («Дзённік», 811).

Молімся на звычайным ружанцы.

Напачатку:

ОЙЧА НАШ, каторы ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі Валадарства Тваё, будзь воля Твая як у небе, так і на зямлі.

Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злага. Амэн.

ВІТАЙ, МАРЫЯ, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус.

Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас, грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн.

ВЕРУ Ў БОГА, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понцім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны; зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых.

Веру ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амэн.

На вялікіх пацерках:

Ойча Спрадвечны, ахвярую Табе Цела і Кроў, Душу і Боскасць наймілейшага Сына Твайго і Пана нашага, Езуса Хрыста,

- каб перапрасіць за грахі нашыя і ўсяго свету (*1 раз*).

На малых пацерках:

Дзеля Яго балеснай мукі

- будзь міласэрны да нас і да ўсяго свету (*10 разоў*).

На заканчэнне:

Святы Божа, Святы Моцны, Святы Несмяротны, –
- змільуйся над намі і над усім светам! (*3 разы*)

О Кроў і Вада, якая выплыла з Найсвяцейшага Сэрца Езуса як крыніца Міласэрнасці для нас, давяраем Табе (*3 разы*)

Езу, давяраю Табе.

МОЛИТВА О БЕАТИФИКАЦИИ КС. КАФФАРЕЛЯ.

Боже, наш Отче, Ты вложил в глубину сердца раба Твоего Анри Каффареля стремление любви, что без остатка влекло его к Твоему Сыну и вдохновляло говорить о Нем.

Будучи пророком наших дней, он показал достоинство и красоту призвания каждого человека, согласно слову, с которым Иисус обращается ко всем: "Приходи и следуй за Мною".

Он вдохновлял супругов величием таинства брака, который означает тайну единства и плодоносной любви между Христом и Церковью.

Он показал, что и священники, и супружеские пары призываются для жизни в призвании любви.

Он поддерживал вдов, ибо любовь сильнее смерти.

Движимый Духом, он многих привёл на путь молитвы.

Охваченный пылающим огнём, он обиталищем Твоим был, Господи.

Боже, наш Отче, Предстательством Пресвятой Богородицы Мы Тебя молим ускорить день, в который Церковь провозгласит святою его жизнь, чтобы все обретали радость следовать за Твоим Сыном согласно собственному своему призванию в Церкви.

Боже, наш Отче, мы призываем отца Каффареля, чтобы он испросил нам милость... (указать, о какой милости мы просим).



Магніфікат

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцы.

Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі,*
і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны,*
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне*
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы,*
рассеяў тых, хто пыхлівыя сэрцам.

Скінуў магутных з трону*
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў,*
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля,*
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым,*
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну,*
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,*
і на векі вечныя. Амэн.